

# Маштабнасць поглядаў

У сучасным агульным бачанні навуковай спадчыны Льва Шапялевіча (1863—1909) на першы план выйшла іпастась археолага, якая не пасрэдным чынам лучыць вучонага з Беларуссю: Віцебскам, горадам нараджэння і вучобы ў гімназіі, пра вядзеннем раскопак старажытных курганоў у Гарадоцкім, Невельскім, Себежскім паветах Віцебскай губерні. Адпаведная і падача біяграм у профільных выданнях: энцыклапедыі «Археалогія Беларусі» (2011), энцыклапедычным даведніку «Асветнікі зямлі Беларускай, X — пачатак XX ст.» (2-е выд., 2006).

Літаратуразнаўцы і перакладчыцкі наробак Л. Шапялевіча прынёс яму вядомасць, якая выходзіла далёка за межы радзімы.

Перад тым, як узысці на вышэйшыя ступені навуковага прызнання, стаць доктарам філагогіі (1896), прафесарам Харкаўскага ўніверсітэта, вучыўся ў Харкаўскім і Новарасійскім (Адэса) ўніверсітэтах, стажыраваўся за мяжой — асвойваў заходненеўрапейскую класіку ў Мюнхене, Вене, гарадах Італіі.

Леў Шапялевіч даследаваў жыццё і творчасць Данте, Сервантэса, Кальдерона, Гётэ, Байрана, сучасных аўтараў; разглядаў іх рэцэпцыю ва ўсходнеславянскім кантэксле. Большая частка яго артыкулаў апублікавана ў рускіх перыядычных выданнях, аналітычныя назіранні літаратуразнаўца ахвотна размяшчалі на сваіх старонках польская, іспанская, нямецкая часопісы. Кра самоўнае сведчанне даверу да вучонага сярод сталічных навуковых экспертаў: тро з пяці тамоў Поўнага збору твораў Уільяма Шэкспіра пецярбургской «Біблиотекі великих писателей» (1902—1904) выйшлі з прадмовамі Л. Шапялевіча.

Сёння кнігі даследчыка — сапраўдная бібліографічная рэдкасць. Два рагытэты захоўваюцца ў фондзе стара-

друкаваных выданняў і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі (калекцыя Паўла Беркава). Некаторыя кнігі са збораў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ўтрымліваюць дарчыя подпісы аўтара. Сярод адрасатаў — вядомыя вучоныя-філолагі: Канстанцін Гrot (1853—1934), славіст, архівіст, прафесар Варшаўскага ўніверсітэта; Іван Памялоўскі (1842—1906), спецыяліст па старажытнагрэчаскай і лацінскай мовах, член-карэспандэнт Імператарскай акадэміі навук.

Леў Шапялевіч першым пераклаў на рускую мову сярэднявечны германскі эпас «Кудруна». Пра некаторае абуджэнне цікавасці да спадчыны вучонага ў Расіі сведчыць другое, рэпринтнае выданне працы «Кудруна: историко-літаратурны этюд: с приложением статьи “Дантовская трилогия: Эпизод из истории литературной критики”» (Масква, 2016).

Многія назіранні літаратуразнаўца гучаць актуальна і ў наш час. Напрыклад, міждысцыплінарнасць даследаванняў — стрыжнёвая лінія публікацыі «Працы У. Д. Спасовіча аб заходненеўрапейскіх пісьменніках (Шэкспір, Гётэ, Шылер і Байран)» (Харкаў, 1905). Уладзімір Спасовіч увайшоў у гісторыю як дзеяч культурнага памежжа: вядомы рускі адвакат, а таксама польскі публіцист нарадзіўся ў Рэчыцы Мінскай губерні.

У названым выданні Л. Шапялевіч адзначаў: «Для гісторыка літаратуры ў высокай ступені зімальна прыгледзецца, якімі шляхамі прыходзіць масціты спецыяліст па другой спецыяльнасці да сваіх цікавых высноў у гісторыка-

літаратурных пытаннях. Такія назіранні вельмі павучальныя ў метадалагічных адносінах, паколькі галіна літаратурнай манаграфіі павінна лічыцца нераспрацаванай, і новыя, арыгінальныя прыёмы даследавання літаратурных з'яў могуць прывесці да новых і цікавых вынікаў».

Крытычны эцюд «“Дон-Кіхот” Авеянеды і пытанне аб аўтары гэтага рамана» (Харкаў, 1899) выдатна дэманструе свободнае апеляванне Л. Шапялевічам да іспанскіх літаратуразнаўчых крыніц, самастойны аналіз аўтэнтычнага тэксту.


Працяг класічнага твора Сервантэса пабачыў свет у Тарагоне ў 1614 годзе і ад таго часу быў чатыры разы перавыдадзены ў Іспаніі, перакладзены на галандскую, англійскую і французскую мовы. У сваіх высновах даследчык адзначыў: «Пытанне аб тым, хто хаваўся пад псеўданімам Авеянеды, застаецца адкрытым, хоць у істотных паларажэннях высветленым». Пры гэтым не падлягаў сумненню тэзіс: «Гэта быў пісьменнік мадрыдской школы, вопытны і добры стыліст, талент грубы, нізкапрабны, але ўсё ж талент, які прайвіў рысы драматычнага пісьменніка». Па сутнасці, Л. Шапялевіч упершыню ва ўсходнеславянскай літаратуразнаўчай практицы з падключэннем шырокага заходненеўрапейскага кантэксту акцэнтаваў увагу на розных аспектах разгляду сіквела (англ. *sequel*) — працягу, паводле сюжэта, вядомага твора, напісанага іншым аўтарам.

Даследчык быў супрацоўнікам Энцыклапедычнага слоўніка Бракгаўза і Эфрана. Адзін з яго артыкулаў (падпісаны крыптанімам Л. Ш.) змешчаны

ў 39 томе (Пецярбург, 1903) і прысвечаны Радзіславу Лазарэвічу-Шапялевічу (1800—1846), руска-польскому паэту родам з Магілёўскай губерні, пра якога, сярод іншага, сказана: «...належаў да шматлікай групы беларускіх пісьменнікаў, якія аднолькава добра валодалі рускай і польскай мовамі, цікавіліся народнай славеснасцю і даўнінай».



Леў Шапялевіч, 1903.



Пераклад «Кудруны» з дарчым подпісам Льва Шапялевіча, адрасаваным Інакенцію Болдзінаву. Харкаў, 1895 г.

Каштоўныя археалагічныя знаходкі археолага Льва Лазарэвіча папоўнілі фонды Эрмітажа, музеяў Масквы, Харкава і Віцебска. Сёння яны сведчаць пра беларускую мінуўшчыну ў розных краінах. На чарзе перавыданне і асэнсаванне літаратуразнаўчай спадчыны вучонага.

Мікола ТРУС,  
кандыдат філагічных навук  
Фота з фондаў Нацыянальнай  
бібліятэкі Беларусі